

«НЕЛЬГА ДАПУСЦІЦЬ СТВАРЭННЯ НОВАЙ МІЖНАРОДНАЙ АРХІТЭКТУРЫ БЕЗ НАС»

АДПАЧЫЦЬ ЗА 60 РУБЛЁЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сёння няма больш надзённага і важнага пытання, чым канфлікт вакол Украіны. Пачынаючы з 2014 года, усе мы казалі неабходнае садзейнічанне ў мэтах яго ўрэгулявання. У прынцыпе, мы гатовыя, усе, хто садзіць за сталом, рабіць гэта і цяпер у любым фармаце.

Ясна, што Украіну наццоўвалі і падбукторвалі, шпігуючы яе нацыяналізмам, нацызмам, а сведчанне ў Адэсе, калі спалілі жывых людзей, — і фашызмам, русафобіяй і зброяй. Труцілі чым толькі магчыма.

Пасля выбараў у Беларусі ў жніўні 2020 года ў адносінах да ўзаемадзеяння з Беларуссю Украіна цалкам, як у нас прынята, ў народзе казаць, лягла пад Захад. На працягу апошніх двух гадоў мы ўвесь час адчуваем на сабе недружалюбныя акцыі з боку нашай паўднёвай суседкі. Украіна на аперэджанне ўвела супраць нас санкцыі. Гэта значыць, Захад яшчэ не ўводзіў ніякія санкцыі, і амерыканцы ў тым ліку. Украіна гэта зрабіла першай. Памятаеце, неба зачынілі, чыгуначныя зносіны. Потым пачалі рыхтаваць бавейку, нам падкідаваць. Потым зброя цераз мяжу пайшла. Гэта ўсё вядома. Ажыццёўшала правакацыйныя дзеянні авіяцыйнай шляхам выдзянення разведкі ўкраінскай беспілотаўнікамі ў паветраныя прасторы Беларусі. Факты, якія гавораць аб пагрозе нашай нацыянальнай бяспецы, баспрочныя.

Менавіта таму намі абсалютна правамерна быў задзейнічаны механізм падтрымкі ў межах саюза з Расіяй. Беларусь і да пачатку ваеннай апераций Расіі звярталі ўвагу на неабгрунтаваны рост ваеннай прысутнасці Захаду ва Украіне. І ў рогіёне ў цэлым. Мы аб гэтым неаднаразова гаварылі і папярэджвалі, што справа ідзе да канфлікту.

Чакалі, што Захад, і перш за ўсё ЗША, усё ж такі скарыстаецца вядомай прапановай Расіі па запуску перагавораў па гарантыях бяспекі. Раня ці позна ў агляднай будучыні гэты працэс усё роўна пачнецца. Але што да таго часу застаецца ад Украіны і ад нашага рэгіёна — гэта пытанне. Пакуль на Захадзе, у тым ліку ў Вашынгтоне, мы назіраем толькі жаданне максімальна падоўжыць канфлікт. Для гэтага Украіну і працягваюць напампоўваць зброяй. Мэта зразумелая: максімальна аслабіць Расію, утапіўшы яе, як яны кажуць, у гэтай вайне. А можа, зрабіць так, каб палыхнула шырэй. І гэта мы таксама назіраем. Калі задума такія, то, напэўна, адсядзецца ні ў кога не атрымаецца.

Чакалі, што Захад, і перш за ўсё ЗША, усё ж такі скарыстаецца вядомай прапановай Расіі па запуску перагавораў па гарантыях бяспекі. Раня ці позна ў агляднай будучыні гэты працэс усё роўна пачнецца. Але што да таго часу застаецца ад Украіны і ад нашага рэгіёна — гэта пытанне. Пакуль на Захадзе, у тым ліку ў Вашынгтоне, мы назіраем толькі жаданне максімальна падоўжыць канфлікт. Для гэтага Украіну і працягваюць напампоўваць зброяй. Мэта зразумелая: максімальна аслабіць Расію, утапіўшы яе, як яны кажуць, у гэтай вайне. А можа, зрабіць так, каб палыхнула шырэй. І гэта мы таксама назіраем. Калі задума такія, то, напэўна, адсядзецца ні ў кога не атрымаецца.

Чакалі, што Захад, і перш за ўсё ЗША, усё ж такі скарыстаецца вядомай прапановай Расіі па запуску перагавораў па гарантыях бяспекі. Раня ці позна ў агляднай будучыні гэты працэс усё роўна пачнецца. Але што да таго часу застаецца ад Украіны і ад нашага рэгіёна — гэта пытанне. Пакуль на Захадзе, у тым ліку ў Вашынгтоне, мы назіраем толькі жаданне максімальна падоўжыць канфлікт. Для гэтага Украіну і працягваюць напампоўваць зброяй. Мэта зразумелая: максімальна аслабіць Расію, утапіўшы яе, як яны кажуць, у гэтай вайне. А можа, зрабіць так, каб палыхнула шырэй. І гэта мы таксама назіраем. Калі задума такія, то, напэўна, адсядзецца ні ў кога не атрымаецца.

Самая небяспечная сёння тэндэнцыя ва Украіне — спробы раздзялення Украіны. Ужо створаны тысячы падраздзяленняў для таго, каб пад выглядам міратворцаў увайсці ва Украіну і «абараніць» яе.

Ва ўмовах поўнага ігнаравання норм і прынцыпаў міжнароднага права асабліва важны адзіства і салідарнасць аднадушцаў. Дзяржавы — члены АДКБ праявілі ў студзені гэтага года такую салідарнасць і вырочку ў цяжкаму хвіліну. Вы памятаеце казахстанскія падзеі. Своечасова былі аператыўнасць гэтага кроку наглядна прадэманстравалі ўсюму свету ценсны саюзнікі сваяў, дзеяздольнасць, патэнцыялы Арганізацыі па забеспячэнні бяспекі яе дзяржаў-членаў. Ніхто на Захадзе нават не адважыцца падумаць увязання ў тую сітуацыю, бо мы разам сіла.

Аднак ці можна сёння сцвярджаць, што мы ў нашай Арганізацыі разам і ўсё гэтак жа звязаныя сувязю салідарнасці і падтрымкі. Як паказваюць апошнія падзеі, з нашага пункту гледжання (можа, я памыляюся), здаецца, не. Чаго толькі варта забарона асобным партнёрамі па АДКБ палётаў да іх самалётаў нацыянальных авіякампаній іншых дзяржаў — членаў гэтай Арганізацыі. На фоне жорсткага, ашалелага санкцыйнага прэсінгу з боку кансалідаванага Захаду паступалі адзіствы і салідарнасці спрацоўваюць далёка не заўсёды. Гэта відаць, на жаль, на галасаванні ў міжнародных арганізацыях. З маўклівай згоды нашых партнёраў Беларусі ў Расію насуперак усім законам міжнароднага права на кавірызе Захаду шальмуюцца і выключваюцца з міжнародных арганізацый.

Так, аказваецца ціск. Ціск жорсткі і беспрычыновы. На нас — членаў АДКБ, але ж менавіта для такіх сітуацый і існуе калектыўная ўзаемная падтрымка.

Без найхутэйшага згуртавання нашых краін, без умяцавання палітычных, эканамічных, ваенных сувязяў нас заўтра можа не быць. З боку нашых ворагаў і апанентаў ідзе планамернае расхістанне апорных кропак і саюзніцкіх сувязяў. І ў гэтым мы самі часткова дапамагам Захаду. Уплёнены, што калі б мы адразу выступілі адзіным фронтам, не было б гэтых пыкальных, якія яны кажуць, санкцый.

Паглядзіце, як маналітна галасуе і дзейнічае Еўрапейскі саюз, наколькі ў іх моцна ўнутрыблокавая дысцыпліна. Яна распаўсюджаецца аўтаматычна нават на тых, хто не згодны з рашэннямі, якія прымаюцца. Паўстае пытанне: хто нам перашкаджае выкарыстоўваць гэты блок вы рэсурс? Вось тут з іх трэба браць

прыклад. Паасобку нас проста раздзюшаць і разарвуць.

Я яшчэ ў студзені папярэджаў, што асноўнай мэтай пэўных знешніх сіл з'яўляецца падрыхтаваць аб'яднаныя эвалюцыйнага шляху развіцця на ўсёй постсавецкай прасторы. Пачалі з Беларусі, потым зараза пераякіла ў Казахстан, зараз на чарзе Расія. Як мы бачым, і ў Арменіі праблемы ствараюць.

І не трэба думаць, што гэта кагосьці абміне. Цяпер абсалютна відавочна, што, не сустраўшы адзінага супрацьдзейня з боку саюзнікаў па Арганізацыі і іншых інтэграцыйных аб'яднанняў на постсавецкай прасторы, калектыўны Захад будзе нарошчваць свой прэсінг.

Што трэба зрабіць для ўмяцавання АДКБ у цяперашняй беспарцэдэнтнай сітуацыі: пакуль наўскідуку мне бачацца наступныя крокі, проста першачарговыя, іх шмат. Аб іх вельмі шмат у свай час гаварыў Эмалі Шарыпавіч (Прэзідэнт Таджыкістана Эмалі Рахмон. — Заўв.), звартаючыся да праблемы таго рэгіёна.

Першае. Узмацненне палітычнага ўзаемадзеяння і каардынацыі дзяржаў — членаў АДКБ. Трэба павысіць каэфіцыент карыснага дзеяння механізму консультацыі па пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі. Нам трэба часцей выступаць ад імя АДКБ на міжнародных пляцоўках, каб голас і пазіцыя Арганізацыі былі бачныя і чутныя. І гэты голас і пазіцыя павінны быць адзіныя. Як на Захадзе.

Няхай нашы міністры замежных спраў падумаюць над тым, дзе і як гэта рабіць для дасягнення аптымальнага эфекту. Няхай яны падумаюць над тым, як нам рэгаваць у палітычнай плоскасці на новую хвалю пашырэння НАТО з улікам агучаных намераў вядомых дзяржаў. Мы павінны загады вырацаваць пазіцыю Арганізацыі па гэтым пытанні і давесці свае інтарэсы да сусветнай супольнасці. Мы ў гэтым павінны быць адзіныя. Не толькі Расія павінна выказаць заклічанасць і змагацца, у дадзены момант у адзіночку, са спробай пашырэння НАТО.

Другое. Павышэнне эфектыўнасці супрацьдзейня выклікам і пагрозам у інфармацыйнай прасторы, уключаючы барацьбу з фэйкамі і дэзынфармацыяй. Зразумела, што супраць нас разгорнута зараз гібрідная вайна са складнікам, у якім асноўнай з'яўляецца інфармацыйная вайна. Для таго каб гэтую супрацьстаяць, трэба па максімальна выкарыстоўваць патэнцыял пагаднення АДКБ 2017 года аб супрацоўніцтве ў галіне інфармацыйнай бяспекі, больш актыўна

прасоўваць АДКБ у сацыяльных сетках, якія інтэнсіўна выкарыстоўваюць нашы заходнія апаненты, з мэтай дзейснага рэагавання на фэйкі і інфармацыйныя ўкіды. Прытым трэба падумаць сур'ёзна і, магчыма, пайсці па шляху Кітая ў інфармацыйнай барацьбе, асабліва ў інтэрнеце.

Адпаведныя задачы павінны быць пастаўлены ўсім: знешнепалітычным ведствам, спецслужбаў і Сакратарыату АДКБ.

Трэцяе. Відавочна наспела неабходнасць узмацнення прагнозна-аналітычнага складніку ў рабоце Сакратарыята АДКБ. Уплёнены, што падобныя структуры ёсць у ААН, Еўрапейскім саюзе і ў НАТО. Магчыма, варта падумаць над стварэннем у Сакратарыяце падраздзялення, якое адказвае за аналіз і стратэгічнае планаванне. Думаю, генсакратару трэба прапрацаваць гэтае пытанне.

Чацвёртае. Мэтазгодна падумаць над аб'яднаннем патэнцыялу аналітычных цэнтраў дзяржаў — членаў АДКБ і фарміраваннем сеткі гэтых структур для аказання садзейнічання пры падрыхтоўцы канцэптуальных дакументаў па актуальных пытаннях міжнароднага парадку дня.

Паважаныя сябры, тое, што я прапаную ў гэты найскладанейшы час такія быццам бы простыя рэчы, звязана з тым, што па больш складаных мы адразу не дамовімся. Мо гэта будзе першыя крокі. А іці трэба далей і глыбей, як казалі раней.

Паважаныя калегі, усім зразумела, што гістарычная эпоха, якая існавала раней, завяршаецца. І вяртання да ранейшага парадку ўжо не будзе. Нельга дапусціць стварэння новай міжнароднай архітэктury без нас. А ўкіды на Захадзе ўжо робяцца, і размовы аб гэтым вядуцца. Лічу, што АДКБ павінна трымаць умяцаваць свой статус у міжнароднай сістэме стрымлівання і проціваг.

Арганізацыя мае магутыні калектыўны патэнцыял для далейшага паступальнага развіцця. А вось наколькі эфектыўна яна скарыстаецца ім і ці захаваем увогуле сваё існаванне ў наступныя 10—20, можа, 30 гадоў, залежыць толькі ад нас з вамі сёння. Менавіта ад нас.

Пасля Арменіі старшынства ў АДКБ прайроўдзе да Беларусі. Акраяма абзначаных вышэй перспектывунаў напрамкаў работы, мы ўжо зараз сур'ёзна думаем над новымі прапановамі, нацэленымі на развіццё нашай Арганізацыі. Гэтыя напрамкі да вас будучы даведзены ў найбліжэйшы час. Разлічваем на максімальную падтрымку і канструктыўную працу ўсіх нас, нашых калег. Іншага выбару ў нас няма.

Санітарна-эпідэміялагічны кантроль па-ранейшаму строі

У сувязі з інфекцыяй COVID-19 і з улікам практыкі двух мінулых сезонаў Міністэрства аховы здароўя змяніла некаторыя метадычныя рэкамендацыі да аздараўлення. Па-ранейшаму перад зездам дзеці будуць праходзіць пільныя медыцынскія агляды. Кантроль за захаваннем санітарна-эпідэміялагічных патрабаванняў будзе весціся на працягу ўсёй аздараўленчай кампаніі.

Цяпер выпадкаў каранавіруснай інфекцыі рэгіструецца няшмат, многія п'ягуюцца, навошта строія меры. COVID-19 нікуды не сышоў, ён застаецца з намі. Статус аздараўленчай установы ўвогуле не прадугледжае, каб дзеці хварэл. Напрыклад, летас у лагерах была зафіксавана каля дзясяткі ўспышак. Таму сёлетня будзем трымаць гэта на кантролі, — аргументуе загадчык аддзялення гігіены дзяцей і падлеткаў Рэспубліканскага цэнтры гігіены, эпідэміялагіі і грамадскага здароўя Ала МАЛАХАВА.

З улікам вопыту мінулага года ўведзены шэраг мер. Напрыклад, павелічэне сацыяльнага дыстанцыравання паміж атрадамі ў першыя тры дні пасля зездеў.

— Інкубацыйны перыяд «мікрону» складае каля трох дзён. Важна ў гэты перыяд выявіць захаваральных і з'яўляецца іх, тады не будзе распаўсюджвання інфекцыі па ўсёй установе. Пры такім падыходзе летас рэгістравалася 1-2 выпадкі на ўзроўні атрада, больш ніхто не хварэў, — кажа Ала Малахава.

У два папярэднія гады ў сувязі з эпідэміялагічнай абстаноўкай забараняліся наведванні бачкоў. Сёлетня падыходы змянілі: такія візіты будуць абмяжоўваць, але не забараняць цалкам. Для сустрэч з бачкамі мусяць быць выдзелены спецыяльныя месцы на адкрытым паветры, і такія наведванні не павінны быць масавымі.

— Бачкам трэба памятаць, што, адпраўляючы дзіця ў лагер, варта даць з сабой дастаткова рэчыва, асабліва зменнага абутку і бялізны, заўсёды неабходна і курткі, — звярнула ўвагу спецыяліст.

Да прыміць лагераў сёлетня таксама будуць прымяняцца самыя строія патрабаванняў. Усюды створаны камісіі, куды ўваходзяць прадстаўнікі МНС, санітарных службаў, фізкультурна-работнікі. Аздараўленчая ўстанова мусяць прад'явіць камісіі даведкі аб спраўнасці ўсёго абсталявання, сетак і камунікацый, пітна вада дадаткова даследуецца ў лабараторыях.

Алена КРАВЕЦ.

Партфель аператара і праверка памылак

З моманту ўступлення ў сілу закона аб ахове персанальных даных і стварэння Цэнтра было праведзена шмат тлумачальнай работы пра дакументы, якія патрабны арганізацыям, каб яны выконвалі закон. У прыватнасці, спецыялісты Цэнтра зладзілі шэраг тэматычных семінараў, што прайшлі па ўсёй краіне.

— Іх вынікам стала распрацоўка так званых партфеля аператара, у які ўключаны дакументы, неабходныя для таго, каб належным чынам ахоўваць персанальныя даныя, — сказаў Андрэй Гаеў.

Тлумачальная работа працягнецца, аднак набудзе сектарнага характар, скіраваны на канкрэтныя сферы дзейнасці. У найбліжэйшы час спецыялісты Цэнтра плануецца разгляд пытанняў апрацоўкі ПД у сістэме аховы здароўя, адукацыі. Скончана апрацоўка комплексных пытанняў у сферы страхавання, банкаўскай сферы. Зоймуцца ў Цэнтры і праверачнымі мерапрыемствамі ды аўдытам, каб ацаніць, наколькі правільна ў арганізацыях наладжана работа з ПД.

Праверкамі займацца неабходна, бо здараюцца інцыдэнты, звязаныя з незаконным распаўсюджваннем асабістых звестак, перакананы дырэктар цэнтры: — Сёлетня запланаваны праверкі шасці арганізацый, сярод якіх банкаўская сфера, рытэйл, ЖКГ, тэлекамунікацыі і іншыя. Калі 20 праверак ужо праведзена па скаргах грамадзян. Гэта робіцца шляхам вывучэння неабходных дакументаў і накіраваннем рэкамендацый для ліквідацыі парушэнняў.

Апрацоўка незаконная ці празмерная?

Сярод парушэнняў — непрыяццё мер, якія мусяць існаваць у арганізацыі згодна з законам

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

АБАРАНЦЬ НЕЛЬГА РАСПАЎСЮДЗІЦЬ



аб ахове персанальных даных. У адных арганізацыях сустрэаецца адсутнасць абавязкоўных мер па ахове (тэхнічнай і крыптаграфічнай) звестак. А ў іншых — арганізуюць празмерную апрацоўку ПД, калі для ўваходу ў арганізацыю, дзе няма неабходнасці ў павышаных патрабаваннях да бяспекі, пачынаюць прымяняць біяметрычныя даныя (адбіткі пальцаў) проста для ўваходу на работу. А ў дзіцячых установах, здараецца, скануюць выявы абліч'ва дзіцей, хоць там існуе прапускны рэжым і ёсць супрацоўнікі аховы.

— Сустрэаецца празмерная апрацоўка ПД і ў адрэлах кадраў падпрэміяў: ад супрацоўнікаў патрабуюць даныя пра сваякоў, калі ў гэтым няма неабходнасці. Каб проста прыняць чалавека на работу — дастаткова асабістых звестак пра яго. Здараецца таксама, што ў дагаворы ўносяцца комплексныя згоды грамадзян на рэкламную рассылку або прадстаўленне ПД нейкім трэцім арганізацыям без іх канкрэтнай згоды. Гэта ўсё недапушчальна! — падкрэсліў Андрэй Гаеў. — Калі па дагаворы, напрыклад, аказваецца нейкая паслуга, то дадатковыя згод не трэба — заключэнне дагавора дастаткова, каб паслуга была аказана і работа выканана. А калі гаворка пра рэкламнаю рассылку ці прадстаўленне інфармацыі пра грамадзяніна нейкім іншым структурам, то неабходна асобна браць згоду чалавека. Згода павінна быць добраахвотнай і адзначнай, а на практыцы зда-

раецца, што згода адбіраецца для ўсяго запар.

Як паказвае практыка, укараненне падобнага заканадаўства ажыццяўляецца ў краінах дзясцігоддзямі. І хоць Беларусь апошняй з краін былога СССР прыняла закон аб ахове персанальных даных, ён з'явіўся ў нас не на пустым месцы — да яго дзейнічалі нормы закона аб інфарматызацыі і ахове інфармацыі, аднак яны патрабавалі карэкціроўкі і адаптацыі да новай «лічбавай» рэальнасці. А закон аб ахове персанальных даных устанавіў назвылікі для беларускаў рызыкаарыентавана падыход, калі канкрэтнага пераліку мер, якія павінны прыняць арганізацыі для аховы ПД, няма. Прадугледжаны пэўны шэраг абавязковых мер, аднак што дакладна рабіць — павінны вызначаць самі арганізацыі, зыходзячы з працэсуў, якія ў ёй адбываюцца. Менавіта таму Цэнтр найперш накіраваны на тлумачальную работу, каб арганізацыі разабраліся, што ім трэба рабіць, падкрэсліў Андрэй Гаеў.

Біяграфія па лічбавых слядах

Сёння, у час інфармацыйных тэхналогій, амаль немагчыма ні дзе не пакінуць свой след. З'яўляецца ўсё больш лічбавых паслуг (гандлёвых, банкаўскіх і іншых) і іншых зручнасцяў. Людзі паймаюць свае персанальныя даныя, звартаючыся ў дзяржа органы, заходзячы на сайты ў інтэрнэце, падкляваюць геала-

кацыю на мабільным тэлефоне, каб некуды дабрацца.

— Кожны наш уваход у інфармацыйны рэсурс сістэма фіксуе, і многія моманты, якія, здавалася б, не з'яўляюцца персанальнымі данымі, потым у сукупнасці з развіццём штучнага інтэлекту, з апрацоўкай той інфармацыі, якая пра нас у гэтых рэсурсах сабраная, сістэма фарміруе псіхалагічны партрэт асобы. Фактычна, складае біяграфію чалавека — «прафайл», які рэгулярна папаяўняецца. Нярэка лічбавае асяроддзе сёння ведае пра кожнага з нас больш, чым нашы сваякі, — лічыць Андрэй Гаеў. — І калі такія даныя трапляюць у рукі недобрасумленным асобам, то ў чалавека могуць узнікнуць досыць вялікія праблемы. Каб устанавіць пэўны баланс паміж добром і злом, звязаным з прадстаўленнем лічбавых паслуг, у Канстытуцыі Беларусі і была замацавана норма, што дзяржава стварае ўмовы для аховы ПД і бяспекі асобы пры іх выкарыстанні.

Для грамадзян на сайце Цэнтра таксама распрацаваны розныя раздзелы, якія датычыцца іх правоў, у прыватнасці, права ўплываць на апрацоўку асабістых звестак аб сабе. Калі правы чалавека парушаны, трэба неадкладна звяртацца да аператара пачатковага ўзроўня з пытаннямі, таму што звароты ў дзяржстановаў усё роўна заканчваюцца тым, што спачатку запартубуюць інфармацыю ад аператара. У час інфармацыйных тэхналогій сляды арганізацыі разабраліся, што ім трэба рабіць, падкрэсліў Андрэй Гаеў.

— Закон аб ахове ПД першынне так комплексна ўрэгуляваць права грамадзян і яны дакладна прапісаны. Калі ж выараць пытанне з крывідацедем не атрымаўся, тады ўжо

неабходна звяртацца ў Цэнтр, і такія выпадкі маюць месца. За пяць месяцаў існавання Цэнтру паступіла больш за 40 тысяч скаргаў, па якіх правялі каля 20 камеральных (без выезду на месца) праверак. Амаль па ўсіх іх былі выяўлены парушэнні (на месца) праверак. Амаль па ўсіх іх былі выяўлены парушэнні, большасць з якіх выпраўлена на карысць чалавека.

За парушэнне закона аб ахове ПД прадугледжаны сур'ёзныя наступствы. Парушэнне парадку апрацоўкі асабістых звестак можа стаць падставай для звалнення спецыяліста, які тое робіць. Існуе і дысцыплінарная адказнасць, і нават крывінальная з пазбаўленнем волі. Пры гэтым пакараненне прагражае не толькі тым, хто незаконна збірае, апрацоўвае і распаўсюджае асабістыя інфармацыі, але і арганізацыям, якія не прымаюць прадугледжаныя законам меры аховы ПД.

— Калі ў арганізацыі здарыўся інцыдэнт, звязаны з аховаў асабістых звестак, але ж не адбылося незаконнага распаўсюджвання або прадстаўлення інфармацыі за межы кампаніі, то паведамляць пра здарэнне Цэнтру не трэба. Ва ўсіх астатніх выпадках арганізацыі абавязаны тое зрабіць, — нагадаў Андрэй Гаеў. — Меў месца вынадак, напрыклад, калі ў выніку незаконна ўзлому ў сеціва трапілі звесткі аб 55 тысячах грамадзян, а арганізацыя не паведала нам пра гэта.

Дырэктар Цэнтра акрэсліў, што ў краіне больш за 400 тысяч толькі юрыдычных асоб, а ёсць жа яшчэ індывідуальныя прадпрыемствы і рамеснікі, якія таксама апрацоўваюць асабістыя звесткі чалавека. За невытрыманне мер па ахове звестак, што па неасцярожнасці прыўлагодна да іх распаўсюджвання і прычынення цяжкіх наступстваў для адпаведных работнікаў арганізацыі, прадугледжана пазбаўленне волі да года. А асобы, правы якіх парушаны, могуць патрабавачь кампенсацыі маральнай шкоды.

Ірына СІДАРОК.

Узровень

ЭЛЕКТРОННЫЯ СТАСУНКІ І СУПЕРСЭРВІСЫ

лічбавага форуму #GBCregions (Дзяржава. Бізнес. Грамадзяне)

Прэзентацыя найноўшых дасягненняў і практаў Беларусі ў сферы лічбавай трансфармацыі на шляху стварэння электроннага ўрада адбудзецца 18—19 мая ў Нацыянальнай бібліятэцы падчас II Міжнароднага лічбавага форуму #GBCRegions (Дзяржава. Бізнес. Грамадзяне). Эксперты, у прыватнасці, расказаюць пра ўкараненне ID-картак, стварэнне практычных паслуг і суперсервісаў, а таксама паведаюць аб інфармацыйнай бясцпецы, цэнаўтарэнні і перавагах воблачных рашэнняў над ланкальнымі.

25 мільёнаў лічбавых паслуг за чатыры месяцы

За чатыры, які і летася, разглядаюць форум як дыялогавую пляцоўку для ўмяцавання супрацоўніцтва і пошуку новых рашэнняў ва ўзаемадзеянні дзяржавы, бізнесу і грамадзян. Аднак сёлетня яго межы павялічацца да сямі тэматычных секцыяў замест адной, якія, да таго ж, можна будзе «наведваць» падчас анлайн-трансляцыі на сайце форуму, абяцяюць арганізатары. Цікавай разынкай стане і ўзнагароджаны найлепшай «Рэгіёна лічбавых магчымасцяў», назву якога пакуль трымаюць у секрце.

— Тэматыкай секцыяў стане галінова лічбавізацыя, рашэнні для разузнага горада і разузнага дома, інфармацыйнай бяспекі і шэраг цікавых рашэнняў у банкаўскай сферы, — падкрэсліў Аляксей ЦІМБАЛЕНА, дырэктар Нацыянальнага цэнтры абмену трафікам.

У галіне развіцця электронных паслуг і сэрвісаў Беларусю дасягнула такога ўзроўню, якім краіна ўжо можа падзяліцца, у тым ліку з замежнымі партнёрамі. Гэта стала відавочным на выніках яшчэ леташняга форуму, які стаў вельмі папулярным і выклікаў вялікую цікавасць у беларускіх і замежных гасцей. Гэтка ж увага чакаецца і сёлетня, а ганарыцца нам ёсць чым, заўважыў Раман ГРАДУСАЎ, дырэктар Нацыянальнага цэнтры электронных паслуг: — Паспяхова функцыянуе шэраг дзяржаўных інфармацыйных сістэм і рашэнняў, якія забеспячваюць камфорты электронных дыялогаў дзяржавы, бізнесу і грамадзян. Гэта, прынамсі, сістэма міжведамаснага электроннага дакументаабароту дзяржоргану краіны, да якой падключана ўжо больш як 90% арганізацый рэспубліканскага і мясцовага ўзроўня (больш як 15 тысяч аб'ектаў). Дзяржаўная сістэма кіравання адкрытымі ключамі па праверцы электроннага лічбавага подпісу. А таксама агульнадзяржаўная

аўтаматызаваная інфармацыйная сістэма, дзякуючы якой за чатыры месяцы на адзіным партале электронных паслуг